

## ГРАМАТЫЧНЫЯ ПАМЫЛКІ СЕРБАЎ ПРЫ ЗАСВАЕННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай мае ўжо сваю пэўную гісторыю, наробкі і поспехі. Ніжэй пададзены кароткія звесткі пра аbstавіны вывучэння беларускай мовы ў Сербіі, асобна разглядаюцца граматычныя памылкі.

Адным з нешматлікіх цэнтраў выкладання беларускай мовы за мяжой з'яўляецца Бялградскі ўніверсітэт (Сербія). На філагічным факультэце дзейнічае кафедра славістыкі, дзе вывучаюцца польская, руская, славацкая, украінская і чэшская мовы і літаратуры. Адпаведна існуюць групы польской, рускай, славацкай, украінскай і чэшскай філагогіі, студэнты атрымліваюць кваліфікацыю выкладчыка адпаведнай мовы і літаратуры. Акрамя таго, славянскія мовы, як і іншыя, могуць выбіраць студэнты любых спецыяльнасцей у якасці другой ці трэцяй замежнай.

У другой палове 1940 – пачатку 1950-х гадоў прафесар Кірыл Тараноўскі і асістэнт Богдан Тэрзіч на занятках па славянскіх літаратурах і славянскай граматыцы знаёмілі студэнтаў з асобнымі звесткамі пра беларускую мову. У 2006 годзе Святлана Галяк прачытала кароткі факультатыўны курс беларускай мовы. Пасля беларускую мову выкладалі Людміла Цымановіч, Аляксандра Джукіч, Мікіта Супрунчук. З 2015 года там працуе выпускніца аддзялення славянскай філагогіі БДУ магістр Ганна Навумава.

Статус вучэбнага прадмета «Беларуская мова» паступова павышаецца: ад факультатыва да замежнай мовы як трэцяй і другой.

Пасля ўвядзення балонскай сістэмы адкуацыі ўсе вучэбныя дысцыпліны падзелены на семестравыя блокі (часткі, раздзелы). Адпаведна беларуская мова выкладаецца на працягу чатырох семестраў па чатыры гадзіны на тыдзень, кожны з якіх завяршаецца пісьмова-вусным экзаменам (у першым семестры толькі пісьмовым). Пры паспяховай здачы экзамену (адзнакі 5, 6, 7, 8, 9 ці 10) студэнт атрымлівае тры заліковыя балы («адзінкі», «кредыты»).

Агульнаеўрапейская ўзроўневая сістэма вывучэння замежнай мовы [3] на філагічным факультэце Бялградскага ўніверсітэта ўкараняеца паступова. Некаторыя кафедры актыўна карыстаюцца ёю, у той ці іншай ступені падпарадкоўваюць ёй свае планы і патрабаванні да студэнтаў, скіроўваюць іх на атрыманне адпаведных сертыфікату аб валоданні мовай на пэўным узроўні. На пасяджэннях кафедры славістыкі ўзроўневы падыход абмяркоўваўся не аднойчы. Было вырашана пакуль не лічыць названую сістэму кампэтенцый асноўнай мэтай. Пры выкладанні, напрыклад, рускай мовы яе роля абумоўліваецца падручнікам: калі выкарыстоўваецца сучасны расійскі дапаможнік, то ён часцей за ўсё арыентаваны на пэўны ўзровень

стантарта А1, А2 і г. д., што, натуральна, адбіаеца на студэнтах. Сербскія падручнікі пабудаваны па іншых стандартах, якія больш улічваюць уласную традыцыю і спецыфіку выкладання роднасной славянскай мовы з адпаведнымі праблемамі і перавагамі. Таму экзаменацыйныя матэрыялы па беларускай і іншых славянскіх мовах рыхтуюцца зыходзячы з планаў кафедры і поспехаў, асаблівасцей навучэнцаў.

Пры выкладанні беларускай мовы мы карысталіся сучасным комплексным падручнікам Т. Р. Рамзы [4] як асноўным. Ён распрацаваны з ўлікам найноўшых патрабаванняў методыкі, утрымлівае багатыя лексічныя і граматычныя звесткі. Каштоўным падаеца таксама міні-хрэстаматыя, аўдыясуправаджэнне і ключы, якія асабліва карысныя тым, каму беларуская мова няродная. Таксама рэгулярна прыцягваліся матэрыялы з кніг «Гаворым па-беларуску» [2], «Гавары са мной па-беларуску» [1] і аўтарскія распрацоўкі адпаведна ўзору навучэнцаў і спецыфіцы сербскай аўдыторыі. На пачатковым этапе і са слабымі вучнямі досьць эфектыўным аказаўся англамоўны падручнік [5]. Ён складаеца з асноўнага дапаможніка, хрэстаматыі і аўдыядадатку. У ім прыводзяцца шматлікія практикаванні, у асноўным на замацаванне лексікі і фарміраванне камунікацыйных уменияў. Праўда, праца вялікія з ім трэба асцярожна, бо там нярэдкія памылкі друку.

Абагульняючы практичны вопыт выкладання беларускай мовы сербам, можна адзначыць наступныя тыповыя цяжкасці.

Канчаткі назоўнага склону множнага ліку назоўніка ў беларускай мове простиля, аднак сербы засвойваюць іх марудна, бо трymаюцца сваёй мовы, дзе род адрозніваеца і ў множным ліку. Так, агульны канчатак *-ы/-и* яны замяняюць на *-е* ў жаночым родзе і *-а* ў ніякім: *руке, жанчыне, сонца, мора* і да т. п.

Цяжка засвойваеца канчатак роднага склону множнага ліку. Складаныя тут некалькі момантаў, якія, зрешты, няпростиля і для беларусаў: чаргаванні ў аснове, выбар паміж нулявым канчаткам або *-ај/-яј* ці *-эй/-ей*.

Выбар канчатка для асабовых назоўнікаў мужчынскага роду ў месным склоне таксама нялёгкі. Тут і ў беларускіх мовазнаўцаў можна сустрэць розныя меркаванні: (*аб*) *сыне* або *сыну*, *Андрэі* ці *Андрэю*, *Сымоне ці Сымону* і г. д. Наяўнасць або адсутнасць чаргавання ў гэтым склоне звязана з выбарам канчаткаў, што павышае верагоднасць памылкі: *мітынгу* ці *мітынзе*, *снегу* ці *снезе*, *Пецярбургу* ці *Пецярбурзе*, *гароху* ці *гаросе*, *дыялогу* ці *дыялозе*, *сцягу* ці *сцязе* і інш.

Сербскія студэнты нярэдка памыляюцца пры ўтварэнні прыметнікаў: ужываюць формы, падобныя да кароткіх:

- назоўнага склону множнага ліку: *вялікі дамы, мяккі крэслы;*
- вінавальнага склону адзіночнага ліку жаночага роду: *вяліку торбу, прыгожу дзяўчыну.*

Зменнасць ступеняў параўнання праблем не выклікае (у адрозненне ад рускамоўных навучэнцаў), бо і ў сербскай мове кампаратыў і суперлятыў скланяюцца.

Сістэма асабовых і прыналежных займеннікаў цяжкасцей у асноўным не выклікае. Зрэдку праяўляеца інтэрферэнцыя, абумоўленая ўжываннем кароткіх формаў займеннікаў у роднай мове: *даў mi, веру ti* (*mi* – кароткая форма ад *менi*, *ti* – кароткая форма ад *тебi*) і інш.

Пры ўжыванні дзеясловаў адбываеца ўніфікацыя канчатка *ci*: не толькі *несci, исci*, але і *чытатi (чытацi), глядзетi (глядзетi)*. Спражэнне патрабуе вялікай увагі на ўсіх узорынях навучання, чаргаванні, змены націску выклікаючы значныя цяжкасці ў сербскіх студэнтаў.

Пры ўтварэнні прошлага часу некаторыя студэнты дадаюць дапаможны дзеяслово *быць*, што нагадвае даўномінуль час у беларускай, а ўзнікае, відавочна, пад уплывам роднага для сербаў перфекта (складанага прошлага часу): *была сказала, былi ішли*.

Асноўнае правіла ўтварэння будучага часу з дапаможным дзеясловам засвойваеца лёгка, аднак адбываеца абагульненне на абодва трыванні: сербскія студэнты нярэдка ўжываюць складаную форму і для закончанага, і для незакончанага трывання: *будзем прачытаем, буду прыеду*.

Нярэдкія і памылкі ў кіраванні, што пацвярджае мэтазгоднасць запамінаць дзеясловы з прыназоўнікам і адпаведны склон пры ім.

Праблемай як для пачаткоўцаў, так і на сярэднім узорыні навучання застаецца выбар склона пры дзеясловах руху, правільны выбар паміж месным і вінавальнym: *едзем у тэатры, іду на стадыёне, бягу на пошце і да т. п.*

Прынцыпы пабудовы граматычнай сістэмы беларускай мовы асаблівых цяжкасцей у сербскай моладзі не выклікалі, заканамернасці ўтварэння асноўных катэгорый і формаў блізкія да іх роднай мовы і разумеліся лёгка. Некаторыя памылкі тлумачацца якраз негатыўнай інтэрферэнцыяй сербскай мовы ці іншай славянскай мовы (рускай, польскай, украінскай), якую ведалі ці раней вывучалі студэнты. Можна адзначыць, што ўменні чытаць і разумець з голасу беларускія тэксты ў сербаў фармірующа хутка. Аднак часам гэтая зразумеласць прыводзіць да таго, што беларускую мову пачынаюць лічыць лёгкай, надаюць ёй мала ўвагі, што абумоўлівае значныя цяжкасці ў трэцім і чацвёртым семестрах выкладання, асабліва ў плане авалодвання пісьмом.

### Літаратура

1. Аляксандраў, С. Мыцык, Г. Гавары са мной па-беларуску. Мінск, 2000.
2. Гаворым па-беларуску / пад рэд. Л. І. Сямешкі. Мінск, 1999.
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание. М., 2003.
4. Рамза Т. Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Мінск, 2010.
5. Belarusian basic course / Defense language institute Foreign language center. [S. l.], 1995.